

Iгар КЛІМАЎ

**ПРАБЛЕМА ПАЛЕСКАЙ АСНОВЫ
СТАРАБЕЛАРУСКАЙ / СТАРАЎКРАИНСКАЙ МОВЫ
Ў СУЧАСНАЙ НАВУЦЫ**

У артыкуле крытыкуеца чарговая версія так званай палескай канцэпцыі, паводле якой «руськая» мова (старабеларуская / стараўкраінская) мела не беларускую і ўкраінскую дыялектную аснову, а пераважна ўкраінскую, якую ўтваралі толькі палескі і іныя ўкраінскія дыялекты. Паказана беспадстаўнасць такой канцэпцыі, заснаванай на памылковым разуменні прыроды пераходнага дыялекта (гаворкі) і некаректнай інтэрпрэтацыі асобных дыялектных даных, як і пэўнага матэрыялу са старажытных помнікаў пісьменства.

Ключові слова: дыялект, пераходны дыялект, Палескі рэгіён, старабеларуская мова, стараўкраінская мова.

Супольная кніжна-пісьмовая мова беларусаў і ўкраінцаў XIV–XVIII стст., што існавала ў ВКЛ, а затым у Рэчы Паспалітай, сучаснымі вучонымі, асабліва лінгвістамі, нярэдка называецца «руськай». Такі тэрмін выкарыстоўваецца і ў дадзенай працы – ён зручны, калі абмяркоўваюцца беларуска-ўкраінскія ўплывы і памежныя з'явы. Тэрмін не адмаўляе наймення даўняй кніжна-пісьмовой мовы як старабеларускай ці стараўкраінскай, а толькі дазваляе падкрэсліць яе агульнасць для двух братскіх народаў ды наддыялектныя характеристар самой мовы, а таксама указаць на яе ўсходнеславянскую аснову.

З XX ст. у навуцы вядуцца спрэчкі наконт дыялектнай асновы мовы «руськай» і робяцца спробы вызначыць у ёй нейкія рэгіянальныя варыянты, ці агрэгаты. Пакідаючы ў баку ўесь шырокі спектр розных прапаноў на гэты конт, дадзеная праца прысвечана разглядзу ідэй і канцэпций, што вылучаюць у складзе «руськай» мовы палескі дыялектны кампанент, які, на думку асобных вучоных, адыгрываў вядучую ролю ў яе гісторыі.

Такую ідэю, здаецца, упершыню выкладаў вядомы ўкраінскі вучоны I. Агіенка [25, с. 226, 227, 238, 248–249, 252; 26, с. 263, 266–267, 279–283; 27, с. 97–98], падтрымлівалі яе і многія

украінскія лінгвісты-гісторыкі (гл. напр.: [2, с. 19; 3, с. 256; 1, с. 42; 33; 31, с. 503, 504, 505; 28, с. 83; 29, с. 116-117]). Зусім гіпертрафаваныя памеры яна набыла ў украінскага мовазнаўца В. Майсіенкі, які абвясціў усе (на яго думку) беларускія рысы насамрэч украінскім (паколькі яны з'яўляюцца палескімі), а старабеларускую мову – фактычна стараўкраінскай (гл. у дэталях: [12; 13; 14; 15; 16]). Гэтая хібная канцепцыя ўжо зазнала крытыку ў беларускім мовазнаўстве [30; 6]. Паводле гэтай канцепцыі, ніякія сістэмныя асаблівасці беларускай мовы і асобных беларускіх дыялектаў не могуць служыць доказам беларускасці помніка, паколькі ўсе такія асаблівасці ўласцівія і палескім дыялектам. Апошняя ўяўляюць пас гаворак, пераходных паміж беларускай і ўкраінскай мовамі; паводле сваіх структурных уласцівасцяў большасцю сучасных даследчыкаў гэты пас адносіцца да ўкраінскай мовы (у якасці яе паўночных дыялектаў) [5, с. 149–153; 10; 23, с. 154–167]¹.

Згодна з гэтай «палескай» канцепцыяй для беларускіх дыялектаў увогуле не знаходзіцца ў «фруськай» мове ніякіх асаблівасцяў (апрача дзекання і цекання [2, с. 19], якое надзвычай рэдка адлюстроўвалася ў дауніх помніках), а ўсе адметныя рысы даўняй кніжна-пісмовай мовы (у т. л. нават аканне) могуць быць растлумачаны выключна на глебе ўкраінскіх дыялектаў, і перш за ёсё – паўночнаўкраінскіх. Палескія дыялекты, якія з прычыны слабасці камунікацыі ды рэдкай заселенасці, нязначнай колькасці ў рэгіёне гарадоў і царкоўных цэнтраў, не адыхрывалі істотнай ролі ў культурным і палітычным жыцці ВКЛ / Рэчы Паспалітай, для некаторых украінскіх даследчыкаў набываюць амаль рашающую ролю ў складванні ды развіцці пісмовых нормаў і моўных звычак велізарнай краіны [3, с. 256; 28, с. 83].

¹ Упершыню палітычныя і адміністрацыйныя межы Беларуссю і Украінай былі праведзены толькі ў XX ст. – нямецкім акупацыйнымі ўладамі ў час 1-й сусветнай вайны, што было адноўлена імі ў час 2-й сусветнай вайны. Тады Украіне, што знаходзілася пад кантролем немцаў, былі аддадзены важныя ў тых умовах камунікацыі: рэчышча р. Прывіць і Палеская чыгунка, што праходзіла крыху на поўнач ад ракі. Такая мяжа не прызнавалася савецкімі ўладамі, якія правялі размежаванне далёка на поўдзень ад магістралі. Гэтая мяжа, якая цяпер стала дзяржаўнай паміж незалежнымі Беларуссю і Украінай, праішла блізка да былога мяжы ВКЛ і ўкраінскіх земляў Польскага каралеўства, усталяванай пасля Люблінскай уніі 1569 г.

Калі не ўлічваць відавочную тэндэнцыянасць «палескай канцэпцыі»², то трэба прызнаць, што яе метадалагічная хібнасць абумоўлена недаацэнкай з боку даследчыкаў самастойнага характару «руськай» мовы і іх памкненнем вытлумачваць усе яе галоўныя асаблівасці толькі ў рамках сучаснай дыялекталогіі. Памылку робяць тыя вучоныя, што глядзяць на «руськую» мову як на зашифраваны рэбус, у якім трэба адшукаць рысы толькі беларускай ці украінскай гаворкі, быццам бы такой мове не маглі быць уласцівыя рысы, што вынікалі не з дыялекту, а з іншых краінц – напрыклад, класавага маўлення ці іншамоўнага (польскага) уплыvu. Амаль усе ранейшыя інтэрпрэтацыі рыс «руськай» мовы (ці асобных помнікаў) дагэтуль зводзіліся да пошуку дыялектных (беларускіх і/ці украінскіх) уплыvaў і амаль заўжды замыкаліся толькі ў коле рыс сучасных беларускіх або украінскіх дыялектаў. Аднак гутарковая аснова кніжна-пісмовай мовы тады магла быць іншай – і не абавязкова дыялектная.

Крыху інакшую версію «палескай» канцэпцыі паспрабаваў развіць у спецыяльнай працы А. Даніленка [32], украінскі русіст, які працуе ў ЗША. Ён лічыць, што асновай «руськай» мовы паслужыў менавіта палескі дыялект, аднак не столькі ў XIV–XV стст., пра што казаў Х. Станг³, колькі пазнейшага часу – XVI і нават XVII стст. Услед за іншымі украінскімі даследчыкамі (напрыклад, Ю. Шавялёвым і В. Майсіенкам, хаяць і без спасылак на іх працы) А. Даніленка ўпэўнена сцвярджае, што рысы палескага дыялекту ахоплівалі тады выключна шырокі арэал: «*dialect and historical parallels open solid grounds for positing a Polessian type of the vernacular standard, used in the*

² Відавочна, што з дапамогай «палескай канцэпцыі» даследчыкі абгрунтуюваюць не столькі навуковыя палажэнні, колькі дактрины ўласнага нацыяналізму (гл. крытыку: [6]). Для прыкладу, І. Агіенка кажа пра «невисокій рівень духової культуры предків белоруського народа» [26, с. 258] або што «народ украінський ... культурою був вищий від народу белоруського» [26, с. 263], гэта ж гл. таксама [27, с. 96, 98–99]. Пра культурную развітасць, напрыклад, Валыні вядуць гаворку і іншыя украінскія даследчыкі, сцвярджуючы, што ў ВКЛ і Рэчы Паспалітай «*Volhynja stood out as a culturally advanced region*» [32, р. 103].

³ Строга кажучы, Х. Станг толькі ўмоўна азначаў рысы некаторых ранніх грамат XIV–XV стст. як «палескія» (паколькі яны не былі ні выразна беларускімі, ні выразна ўкраінскімі) [34, S. 20–21; 35, S. 100], але ён не абміякоўваў сувязь гэтых рыс з асобнымі палескімі гаворкамі.

chanceries of Troki (Trakai), Navahrudak, Mensk (Minsk), Berestja (Brest), Vil'na (Vilnius), Xolm, Luc'k, Ovruč, and Kyiv in the 14th c. to the 16th c., as well as in literary works, copied and circulated in collections, and in non-canonical religious texts» [32, p. 106] («дывялктныя і гістарычныя паралелі дазваляюць пакласці ў аснову палескі тып гутарковага стандарта, які выкарыстоўваўся ў канцылярыях Трокай (Тракая), Навагрудка, Менска (Мінска), Бярэсця (Брэста), Вільні (Вільнюса), Холма, Луцка, Оўруча і Кіева з XIV па XVI ст., як у літаратурных творах, што копіяваліся і цыркулявалі ў зборніках, так і ў некананічных рэлігійных тэкстах»). Паводле Даніленкі, «палескі стандарт» быў і гутарковай мовай, і пісьмовай, шырока ўжываўся ад Кіева да Вільні ў канцылярскіх актах і ў літаратуры, ахопліваючы фактычна ўсё пісьменства ці яго найбольш адметныя сфery. Уплыў «палескага гутарковага стандарта» («Polissian vernacular standard») адчувальны нават на гутарковай мове (vernacular), якой напісаны, напрыклад, творы Кліменція Зіновія ці інтэрмедыі і якая стала новай літаратурна-пісьмовай мовай з канца XVII ст. [32, p. 106–107]. Т. ч., «палескаму стандарту» па волі даследчыка нададзены амаль усеахопны маштаб.

Натуральная, не маглі застацца ў баку ад гэтага палескага ўплыву і вядучыя літаратурныя помнікі XVI ст. Без прывядзення якога-небудзь лінгвістычнага мэтэрыялу даследчык упэўнена адносіць да палескіх тыя помнікі, у якіх няма ніякіх выразных украінскіх рыс – напрыклад, Пазнанскі зборнік з перакладнымі аповесцямі пра Баву і Трышчана, пра Атылу і Трою [32, p. 94] ці знакамітая літаратура т. зв. юдаізантаў, уключна з іх рускімі копіямі, зробленымі ў Ноўгарадзе і Маскве [32, p. 109–110]. Не менш паказальна, што ён абвяшчае палескімі творы іншага вядомага зборніка – з рукапісамі «Пакутаў Хрыста», аповесцю пра трох каралёў-вешчуноў і жыццем Аляксея, чалавека божага. У гэтым помніку да палескіх аднесены такія рысы, як гіперычнае оканне: *Лазоря, двонадцетъ, аканне пасля шыпачых: жсана, чало*, ці пераход *'e > 'o: слозы, учновъ* – толькі таму, што яны засведчаны ў пераходных гаворках, даследаваных Назаравай [32, p. 106] – быццам бы іх няма ў суседніх беларускіх ці ўкраінскіх дыялектах!

Каб канчаткова аформіць сваю канцэпцыю, А. Даніленка вылучыў шэраг фанетычных рыс «палескага гутарковага стандарта»: а) рэфлекс *e* на месцы прасл. **ē*, хаця пад націкам

гэты рэфлекс выступаў як *e*, *i*, *ħ* [32, p. 107], з чаго ён робіць выснову, што «different reflexes are likely to evidence a diphthongal pronunciation of ē by Rus’ian scribes» («розныя рэфлексы, відаць, сведчаць пра дыфтангічнае вымаўленне ē «руськім» пісарамі»); б) пераход прасл. **e* > *e* у ненаціскной пазіцыі і «адваротная яму змена» ’*a* > *e* пасля мяккіх зычных (прыклады кшталту *кнегинею, огледаешъ*); в) гіперычнае оканне, г) зацвярдзенне прасл. **r'*, **c'* і шыпячых, д) пераход прасл. **dj* > *dž* > *ž*: *прироженым* [32, p. 107-108]. Пры гэтым першыя дзве рысы, (а) і (б), аўтар прызнае архаічнымі, неўласцівымі большай частцы беларускіх і ўкраінскіх гаворак і, нарэшце, рэгулярнымі для таго часу [32, p. 105]. Апрача фанетычных украінскі аўтар вылучыў і некалькі «морфасінтаксічных» рыс [32, p. 108]: е) *e* ў суф. -*ан(ъ)e* / -*ен(ъ)e*: *росказан(ъ)e* і пад. (паколькі норма для ўкраінскага вымаўлення і правапісу ў гэтым становішчы [‘*a*]: *мовління*), ё) канч. -*oe* / -*ee* у Родн. адз. жан.: *таемное рады*, «these forms are still found today in Polessian» (са спасылкай на Назараву) [32, p. 108], ж) прыназоўнік *ку* (прыклад з прадмовы Цяпінскага!), «this is most likely a loan form from Polish» – а дзе ж тады палесская аснова ў гэтага прыназоўніка? Нарэшце, апошняя асаблівасць «палескасці» – гэта ўсходнеславянская аснова помнікаў і мінімальная залежнасць ад тагачаснай польскай мовы: «texts written in the Polessian standard <...> initially showed an East Slavic basis and a minimum dependence on Polish of that time» [32, 108], так бы мовіць, лексічная «чысціня рыз» гэтага ўнікальнага «стандарта», што наўрад ці можа быць аргументавана якім-небудзь даследаваннем, апрача статыстычнага (якога пакуль бракуе).

На жаль, сформуляваныя Даніленкам моўныя асаблівасці гэтага «палескага гутарковага стандарта» не вытрымліваюць ніякай крытыкі – і перш за ёсё ў плане іх сувязі з палескім дыялектам. Дэталёвы разгляд першых рыс (а, б) вымагае асобнай увагі і далёка выходзіць за межы дадзенай працы, таму тут дастаткова заўважыць, што яны былі шырокі ўласцівіем і беларускім помнікам XVI–XVII стст. У дадзенай жа працы са спісу Даніленкі будуць абмеркаваныя толькі апошняя з’явы (в – ж).

Гіперычнае оканне (в), у цэлым даволі рэдкае ў «руськіх» пісмовых помніках, ніяк не можа лічыцца выключна палескай рысай, паколькі ўласціва пісьменству ўсяго беларускага рэгіёна,

а таксама маскоўскаму і паўднёварускаму XV–XVII ст. ст. Гіперычнаму ўжыванню *o* там спрыяла іх уласнае акаючае маўленне, а не толькі непаслядоўная блытаніна *o* і *a* ў маўленні, як у носьбітаў пераважна ўсходнепалескіх гаворак [18, с. 21–25; 20, с. 126–127; 17, с. 231, 233–235; 10, с. 61–62], слаба прадстаўленых ў старажытнасці помнікамі (у асноўным з XVII ст.). У доказ А. Даніленка спасылаецца на працы М. Ніканчука пра гіперызм пераходных беларуска-ўкраінскіх гаворак, аднак гіперызм там ахоплівае многія іншыя з'явы (як розныя гукі ды пазіцыі, так і грамматычныя формы) [23], таму адной блытаніны *o* і *a* на пісьме яшчэ недастаткова, каб адносіць такія помнікі на рахунак пераходных палескіх гаворак. Каб гіперычнае оканне ў матэрыйле Даніленкі суправаджалася прайвамі гіперызу і ў іншых гуках, а таксама марфалагічных формах, тады б можна было казаць пра сувязь з палескім дыялектам, у прыватнасці, з яго пераходнымі гаворкамі. Аднак такога матэрыйлу няма. Прыведзены ж Даніленкам адзіны прыклад *манастыру*, ды яшчэ з «Дыярыюша» Апанаса Філіповіча [32, р. 107] (нібыта мова берасцейца Філіповіча можа адлюстроўваць гаворку Сярэдняга ці Усходняга Палесся!) увогуле некарэктны, паколькі слова з'яўляеца запазычненнем, у якім выкарыстанне *o* ці *a* магло зусім не залежаць ад вымаўлення, а толькі ад традыцыі (спецыфічная перадача грэцызма).

Таксама не можа лічыцца палескай рыса (г), паколькі такое зацвярдзенне было ўласціва не толькі амаль усяму беларускаму рэгіёну, але і многім украінскім гаворкам [4, с. 65, 69] (асабліва некаторым наддністранскім і падольскім) [4, с. 179, 198, 236; 11, с. 60]. У адрозненне ад усіх украінскіх і палескіх гаворак зацвярдзенне прасл. **r'*, **c'* ахапіла ў беларускім арэале (пераважна цэнтральныя гаворкі і паўднёва-заходні дыялект) усе пазіцыі ў слове [22, с. 127–131]. Зусім іншая сітуацыя назіраеца ў палескіх гаворках: зацвярдзенне гэтых зычных там мае непаслядоўны харектар і абмежавана асобнымі фанетычнымі пазіцыямі ці спалучаеца з блытанінай сваіх мяккіх адпаведнікаў [17, с. 231–235; 4, с. 143–144; 11, с. 46]. Таму адной канстатацыі зацвярдзення **r'*, **c'* у «руськіх» помніках для канцэпцыі Даніленкі недастатковая, яго матэрыйял мусіў бы паказаць менавіта непаслядоўнасць гэтага працэсу, што і было б доказам палескага ўплыву, аднак гэтага не было зроблена. Зацвярдзенне ж шыпячых і пераход прасл. **dj* > *dž*

увогуле ўласцівия заходу Усходняй Славії і ў спіс палескіх рыс Даніленкі трапілі неяк недарэчна.

Гэта ж трэба сказаць і наконт усіх яго «морфасінтаксічных» рыс: яны шырока ўласцівия ўсяму беларускаму арэалу і часткова ўкраінскаму – як іх можна абвяшчаць толькі «палескімі»? Ці могуць рэфлексы і формы, якія палескія гаворкі (далёка не ўсе!) падзяляюць з іншымі, прычым вельмі буйнымі ўсходнеславянскімі арэаламі, служыць доказам і сведчаннем існавання менавіта «палескага гутарковага стандарта»? І ці будзе такі «стандарт» у гэтым выпадку сапраўды палескім? Не даючы адказу на гэтыя пытанні, Даніленка затое некалькі разоў падкрэслівае архаічнасць гэтых з'яў у «палескім стандарце» – відаць, каб сцвердзіць, што на іншыя арэалы яны распаўсюдзіліся менавіта з Палесся. І хаця гэта не заўжды так, нават першапачатковая лакалізацыя тых або іншых з'яў на Палесці бессэнсоўная: гэта мела месца ў дагістарычныя ці раннегістарычныя часы (гл. напр.: [23, с. 167–171]), калі «руськая» мова яшчэ не склалася. Для большай пераканаўчасці ён (са спасылкай на дыялекталагічную росшуку Т. Назаравай) адзначае, што гэтыя дыялекты «нават сёння дэманструюць найбольш архаічныя рысы» [32, р. 104] – быццам архаічнасць неяк спрыяе дамінацыі аднаго дыялекта над іншым.

Спіс Даніленкі – гэта штучны набор розных рыс, адабранных з пэўнай тэндэнцыйнай мэтай: давесці, што найбольш адметныя беларускія рысы даўняга пісьменства ўласцівія таксама ці пераважна або нават выключна палескім гаворкам. Сапраўдная мэта такога спісу – абвясціць беларускія рысы (і тэксты) менавіта палескімі [32, р. 94–95]. Украінскі русіст падкрэслівае, што насамрэч гэта якраз палескія рысы прысутнічаюць у тэкстах, што раней звычайна лічыліся беларускімі [32, р. 94]. Сваёй працай ён фактычна «выпраўляе» гэтую памылку, пераводзячы іх з беларускіх у палескія (а значыць, і ва ўкраінскія). Праўда, ён не паказвае, наколькі шырока прадстаўленыя яны ў сучасных палескіх гаворках і ў якіх менавіта. Такі паказ адразу б выявіў беспадстаўніцаць падобнай маніпуляцыі, і, натуральна, Даніленка абыходзіцца без гэтага. Гэта тым больш дзіўна, што лінгвіст абвясціў адной з мэт сваёй канцэпцыі «reference to <...> dialect basis» «руськай» мовы, паколькі ўказання на беларускую ці ўкраінскую аснову яму ўжо недастаткова [32, р. 110].

Насамрэч дыялектным і гістарычным матэрыялам «палескі гутарковы стандарт» абгрунтаваны ў А. Даніленкі вельмі павярхойна. Многія рысы з яго спісу, якія ў палескіх дыялектах прадстаўлены непаслядоўна, з тымі ці іншымі варыяцыямі, у беларускіх гаворках праведзены нашмат больш строга і паслядоўна, ахопліваючы, напрыклад, усе пазіцыі ў слове. Таму іх больш абгрунтавана лічыць менавіта беларускім і прыпісваць адлюстраванне ў «руськім» пісьменстве якраз беларускаму ўплыву.

Хіб, які адразу кідаецца ў вочы пры ацэнцы ўсёй «палескай канцэпцыі» А. Даніленкі – гэта трактоўка паняцця пераходнай гаворкі для мэтаў гістарычнай лінгвістыкі. У сваёй працы даследчык ніяк не абмяркоўвае гэтае паняцце, не паказвае геаграфічную лакалізацыю пераходных гаворак паміж Беларуссю і Украінай, аднак менавіта на паняцці пераходнага дыялекта будзе ўсю канцэпцыю. У сапраўднасці, пераходны дыялект харкторызуецца не толькі сумяшчэннем рыс кантактуючых гаворак, але і развіццем многіх спецыфічных з'яў – гіперызму, кантамінацыі, рэліктаў і навацый [18, с. 19–20; 21; 17, с. 235; 24]; у дадатак, яму ўласціва распыленасць арэалаў і рэпертуару адзінак [5, с. 152–153], у т. л. прывязка да пэўных слоў або пазіцый у слове, да пэўных кантэкстаў, да асоб пэўнага ўзросту і да т. п. Зараз амаль усе палескія гаворкі (апрача пераходнага паса) маюць або выразныя ўкраінскія рысы (сярод іншых – рэфлекс *i* ці *i'* на месцы *ħ*, хаця б пад націскам, і дэпалатализация зубных і шчылінных перад пярэднімі гаслоўнымі)⁴, або беларускія (сярод іншых – рэфлекс *e* ці *é* на месцы *ħ*, незалежна ад націску, і захаванне мяккасці зубных і шчылінных перад пярэднімі гаслоўнымі) [10, с. 59, 63]. Пас пераходных гаворак паміж імі даволі невялікі і нестабільны, геаграфічна і гістарычна [18; 19; 20, с. 138–141; 17]. Такі пас занадта вузкі і нязначны, каб паслужыць падмуркам для выпрацоўкі нормаў літаратурна-пісьмовай мовы [30, с. 148 і наст.].⁵ Здаецца, што А. Даніленка проста блытае пераходную

⁴ Таксама гэта тычыцца заходнепалескіх, ці берасцейска-пінскіх, гаворак, даволі стракатых у сваім вакалізме [7, с. 90–98], якія А. Даніленка гатовы прапанаваць на ролю такіх пераходных утварэнняў – цяпер ужо на той падставе, што ў іх перакрыжаваныя многія ізаглосы [32, р. 104].

⁵ Для меркавання, што ў старжытнасці пас пераходнай гаворкі мог быць шырэйшы [32, р. 105], А. Даніленка не прыводзіць лінгвістычных доказаў, і з

гаворку і палескі дыялект [6, с. 66]: апошні ні ў якіх адносінах не тоесны першай, а ўссе палескія гаворкі ў цэлым не з'яўляюцца пераходнымі.

Адмовіўшыся ад абмеркавання характару пераходнага дыялекта, А. Даніленка бяздоказна канстатуе, што «пераходныя дыялекты развіліся на паўночнаўкраінскай (палескай) аснове» [32, р. 105], г. зн., што пераходны дыялект фактычна з'яўляецца ўкраінскім. Тады ж у чым яго пераходнасць? І навошта тады падкрэсліваць прысутнасць ў ім нейкіх пераходных (г. зн. беларуска-ўкраінскіх) рыс? Шкада, што ўкраінскаму русісту засталіся невядомыя працы іншых лінгвістаў, якія выказываюць думку пра познje (нават з XVII ст.) з'яўленне ў заходнепалескім дыялекце некаторых яскравых украінскіх асаблівасцяў, такіх як рэфлекс *i* на месцы прасл. *ē і інш. [5, с. 149; 7, 102–105; 8; 9]. Дарэчы, і Даніленка дапушчае, што ў старажытнасці паўднёвая мяжа палескіх гаворак магла праходзіць нашмат далей ад цяперашняй, праз Жытомір і Дубно [32, р. 102–103 і fn. 34]. Т. ч., «палескі гутарковы стандарт» ў Даніленкі фактычна атрымліваецца тоесным украінскому варыянту «руськай» мовы, а «палескасць» ёсць проста прыхаваная «ўкраінскасць». Адпаведна, для беларускага варыянта праста не застаецца месца ў гісторыі «руськай» мовы і пісьменства, якія выступаюць як суіснаванне выключна ўкраінскіх варыянтаў – палескага і, напрыклад, галіцкага або кіеўскага.

На жаль, гаворка пра «палескі гутарковы стандарт», якую вядзе ў сваёй працы А. Даніленка, абронтувана вельмі слабым лінгвістычным матэрыялам. Пры бліжэйшым разглядзе высвятляеца, што яна заснавана на маніпуляцыі тэрмінамі і падмене паняццяў. Чарговая спроба абронтуваць «палескую» канцэпцыю засталася няўдалай.

гэткім правам можна меркаваць, што ў старажытнасці гэты пас увогуле быў нязначны. Але нават каб ён раней быў у трох разы шырэйшы за сучасны стан і цягнуўся ад Магілёва да Кіева (як мяркую Даніленка), гэта не выратоўвае «палескую канцэпцыю», паколькі гэты пас усё роўна наўрад ці мог рабіць адметны ўплыў на пісьмовую мову, што квітнела ў гарадскіх і царкоўных цэнтрах далёка і ад гэтага паса, і ад Палесся наогул (Галічына, Кіеў, Віленшчына і Паўночна-Заходняя Беларусь, Падзвінне, Смаленск і інш.).

Література

1. Гумецкая Л. Л. Вопросы украинско-белорусских связей древнего периода // Вопросы языкоznания. – 1965. – № 2. – С. 39–44.
2. Гумецька Л. Л. Принципи створення історичного словника української мови. К., 1958.
3. Гумецька Л. Л. Уваги до українсько-білоруських мовних зв'язків періоду XIV–XVII ст. // Дослідження з української та російської мов. – К., – 1964. – С. 252–258.
4. Жилко Ф. Т. Нарисы з дialeктологіі української мови. [2-е вид.] К., 1966.
5. Жылко Ф. Т. Палескія гаворкі ўкраінскай мовы // Беларускае і славянскае мовазнаўства: Да 75-годдзя акад. АН БССР К. К. Крапівы. – Мінск, 1972. – С. 147–153.
6. Клімаў І. Да пытання пра палескі тып у супольнай літаратурна-пісмовай мове беларусаў і украінцаў XIV–XVIII стст. // Волынь–Житомирщина: Історико-філологічны збірник з региональных проблем. – Житомир, 2010. – № 22 (1). – С. 57–71.
7. Клімчук Ф. Д. Гаворкі Заходняга Палесся: Фанетычны нарыс. – Мінск, 1983.
8. Климчук Ф. Д. К генезису брестско-пинских говоров // Проблемы української дialeктологіі на сучасному етапі. – Житомир, 1990. – С. 49–50.
9. Климчук Ф. Д. Полесье в этногенезе восточнославянских народов // Український дialeктологічний збірник. – К., 1997. – Кн. 3. – С. 237–241.
10. Климчук Ф. Д., Кривицкий А. А., Никончук Н. В. Полесские говоры в составе белорусского и украинского языков // Полесье: Материальная культура. – К., – 1988. – С. 56–64.
11. Матвіяс І. Г. Українська мова і її говори. – К., 1990.
12. Мойсіенка В. М. До проблеми видлення «західноруського» наріччя, або якою мовою писали на теренах українсько-білоруського пограниччя у XVI–XVII столітті? // Український гуманітарний огляд. – К., 2002. – Вип. 7. – С. 92–115.
13. Мойсіенка В. М. Про національний статус «руської мови» в часи Великого Князівства Литовського та Речі Посполитої // Мовознавство. – 2005. – № 1. – С. 67–82.
14. Мойсіенка В. М. Північне наріччя української мови в XVI–XVII ст.: Фонетика: Автoreф. дисерт. ... докт. філол. наук / К., 2006.
15. Мойсіенка В. М. Фонетична система українських поліських говорів у XVI–XVII ст.: Монографія. – Житомир, 2006.
16. Мойсіенка В. М. Этноязыковая принадлежность «русской мовы» во времена Великого княжества Литовского и Речи Посполитой // Славяноведение. – 2007. – № 5. – С. 45–64.

17. Назарава Т. Беларускі ізаглосы на тэрыторыі Украіны // Беларускае і славянскае мовазнаўства: Да 75-годдзя акад. АН БССР К. Крапівы. – Мінск, 1972. С. – 229–241, карта с. 236.
18. Назарова Т. В. Деякі фонетичні гіперизмы в українських говірках Нижньої Прип'яті // Діалектологічны бюлетень. – К., 1961. – Вип. 8. – С. 18–30.
19. Назарова Т. Білорусько-українські ізаглоси нижньої Прип'яті // Славістичны збірник. – К., 1963. – С. 214–227.
20. Назарова Т. В. Українско-белорусская языковая граница в районе нижней Припяти // Вопросы диалектологии восточнославянских языков. – М., 1964. – С. 124–140.
21. Назарова Т. Проблема переходных говірок між українською і білоруською мовами: (Говірки нижньої Прип'яті) // Праці XI Республіканської діалектологічної наради. – К., 1965. – С. 90–105.
22. Нарысы па беларускай дыялекталогіі / Пад рэд. Р. І. Аванесава. – Мінск, 1964.
23. Никончук Н. В. Правобережнополесские говоры с лингвогеографической и исторической точек зрения // Полесский этнолингвистический сборник. – М., 1983. – С. 153–173.
24. Никончук Н. В. Переходность как форма языкового континуума // Совещание по вопросам диалектологии и истории языка (лингвогеография на современном этапе и проблемы межуровневого взаимодействия в истории языка). Тезисы докладов и сообщений. – М., 1984. – С. 83–86.
25. Огієнко І. Українська літературна мова XVI ст. і український Крехівський апостол 1560-х рр. – Варшава, 1930. – Т. 1. (Студії до української граматики. Кн. 7)
26. Огієнко І. Розмежування пам'яток українських від білоруських // Записки Чину Св. Васілія Великого. 1934. Т. 6. Вып. 1/2. – С. 258–287.
27. Огієнко І. Історія української літературної мови. [2-ге вид.] К., 1995.
28. Півторак Г. П. Державна мова у Великому князівстві Литовському і проблема розмежування українських та білоруських писемних пам'яток // Мовознавство. – 2005. – № 3/4. – С. 80–84.
29. Піўторак Р. Дзяржаўная мова ў Вялікім Княстве Літоўскім і проблема размежавання ўкраїнскіх і беларускіх пісьмовых помнікаў // Беларусь і беларусы ў прасторы і часе: Зборнік да 75-годдзя праф. А. Мальдзіса / Пад рэд. С. Запрудскага, А. Фядуты, З. Шыбекі. Мінск, 2007. – С. 115–119.
30. Свяжынскі У. М. Аб статусе беларускай і ўкраїнскай моў у часы Вялікага Княства Літоўскага // METRICIANA: Даследаванні і матэрыялы Метрыкі ВКЛ. – Мінск, 2003. – Т. 2. – С. 132–163.

31. Шевельев Ю. Історична фонологія української мови / перекл. з англ. С. Вакуленко, А. Даниленко. – Харків, 2002.
32. Danylenko A. ‘Prostaja mova’, ‘Kitab’, and Polissian Standard // Die Welt der Slaven. – 2006. Bd. 51. – Nr. 1. – S. 80–115.
33. Shevelov G. Y. A Historical Phonology of the Ukrainian Language. – Heidelberg, 1979.
34. Stang Chr. Die westrussische Kanzleisprache des Grossfürstentums Litauen. – Oslo, 1935.
35. Stang Chr. Die altrussische Urkundensprache der Stadt Polozk. – Oslo, 1939.

Igor Klimov

*The Problem of Polissian Foundations in
the Old Belarusian Language in Modern Science*

The article criticizes the next version of the so-called Polissian conception which presupposes that Ruthenian language (Old Belarusian / Old Ukrainian) had not the Belarusian and Ukrainian dialect basis, but mainly an Ukrainian one which was formed by Polissian and other Ukrainian dialects only. Groundlessness of such conception based on mistaken understanding of the nature of a transitional dialect (patois), and incorrect interpretation of some dialect data and a certain material from ancient scripts is shown.

Keywords: dialect, transitional dialect, Polissian region, the Old Belarusian language, the Old Ukrainian language.